



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

## Што кажа Біблія пра стараннасць? — Частка 2 · Тэксты KJV з нумарамі Стронга

**ЧАСТКА 2 · НОВАЕ ДАСЛЕДАВАННЕ, ЗБУДАВАНАЕ НА АСНОВОПАЛАЖНЫМ БІБЛЕЙСКІМ  
ВУЧЭННІ**

*Стараннасць — Фундаментальнае біблейскае вучэнне*

### ПАЧАТКОВАЕ СЛОВА

*Кожны вернік задае гэтае пытанне: як я даведаюся, што ўстаю ў апошні дзень? Адказ Божы — не пачуццё, і ён не пакінуты ў сумневе. Бог уклаў адказ у руку самога чалавека, і называе гэта старанасцю. Гэта не толькі праца цела, і не розум, які блукае. Гэта ўсё сэрца, скіраванае на адно, — дадаючы ласку да ласкі. Ніводнае абяцанне ў кнізе не дадзена лянотнаму. Гультай кажа, што шлях цяжкі, і кладзеца. А стараны чалавек устае рана; ён шукае, ён трымае, ён працуе, ён вывучае. У старажытнай мове стараны чалавек і чыстае золата называюцца адным словам, бо золата не ляжыць проста на дарозе — яго капаюць. Тое, чаго ты не будзеш капаць, ты яшчэ не жадаеш па-сапраўднаму. Тое, што ты капаеш штодня, Бог абавязкова табе дасць. Ён называе Сябе Тым, Хто ўзнагароджвае, — гэта Яго ўласнае імя для Сябе, — і Ён звязаў Сябе са старанным: рабі гэта, і ты ніколі не спатыкнешся; рабі гэта, і дзверы адчыняцца шырока. Вось Бог, Якога гэтае даследаванне ставіць перад табою. Даследуй гэта.*

### ТРЫ ПЫТАННІ, НА ЯКІЯ АДКАЗВАЕ ГЭТА ДАСЛЕДАВАННЕ:

1. Да чаго вернікам загадана прыкладаць старанне, каб зрабіць цвёрдым — і чаго ніколі не зробіць той, хто робіць гэта?
2. Што прыказка гаворыць пра руку, душу і думкі стараных — і гультаяватых?
3. Каго ўзнагароджвае Бог, і якім будзе прылежны знойдзены Ім у прыход Яго?

### ЗАКЛАДЗЕНЫ ФУНДАМЕНТ — СТАРАННАСЦЬ

*ПРЫЛЕЖНАСЦЬ (SPOUDE) = ХУТКАСЦЬ + ШЧЫРАСЦЬ + СТАРАННАСЦЬ — ПРОЦІСТАЎЛЕНАЯ*

ЛЯНОТНЫМ І ЛЕЖНЮ (2 Peter 1:5; Proverbs 12:24; Proverbs 6:6-11).

ЛЯНОТНЫ БУДЗЕ ПАД ДАНИНАЙ + ЯГО ПОЛЕ ЗАРОСЛА ЦЁРНАМ (Прытчы 12:24; Прытчы 24:30-34).

› HE IS A REWARDER OF THEM THAT DILIGENTLY SEEK HIM (Hebrews 11:6).

ПАКАЖЫЦЕ ТУЮ ЖА САМУЮ СТАРАННАСЦЬ ДА ПОЎНАЙ ЎПЭЎНЕНАСЦІ НАДЗЕІ ДА КАНЦА (Габрэям 6:11-12).

БУДЗЫЦЕ ДБАЙНЫЯ, КАБ ВЫ БЫЛІ ЗНОЙДЗЕНЫ ІМ У МІРЫ (2-е Пятра 3:14).

› ПРАЯЎЛЯЮЧЫ ЎСЮ СТАРАННАСЦЬ, ДАДАЙЦЕ ДА ВАШАЙ ВЕРЫ --> НІ БЕСПЛОДНЫЯ, НІ БЕЗУРАДЛІВЫЯ (2 Пётра 1:5-8).

ПРАЯВЛЯЙЦЕ СТАРАННЕ, КАБ РАБІЦЬ ТВЁРДЫМ ВАШ ПOKЛІК І ВЫБРАНАСЦЬ --> ВЫ НІКОЛІ НЕ СПАТКНЕЎЦЕСЯ (2 Пятра 1:10).

Гэта Частка 2 пацвярджае тую ж самую ісціну на новым шэрагу сведак.

## ГРЭЧАСКІЯ КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ

“стараннасць” — **G4710 spoude** — хуткасць, спешка, імкненне, сур'ёзнасць  
старанне ў новай мове — гэта слова хуткасці — яно спяшаецца, яно не марудзіць

“Пастарайцеся” — **G4704 spoudazo** — дзейнічаць хутка, докладваць намаганні, быць скорым і руплівым  
адно слова стаіць у аснове вывучэння, працы, намагання і быць старанным — заклік адзін у той жа

“старанна шукаць” — **G1567 ekzeteo** — шукаць, дашукацца, прагнуць  
узнагарода не тым, хто жадае, а тым, хто шукае Яго да канца справы

“Лянівы” — **G3576 nothros** — вялы, марудны, тупы  
слова, супастаўленае з старанасцю — марудны на слых, марудны ў атрыманні спадчыны; лянівы не без жадання, ён без дзеяння

“Так” — **G949 bebaios** — стабільны, хуткі, цвёрды  
старанне заканчваецца рэчаю, зробленай цвёрдай — пакліканнем, зробленым несумненным, якарам як несумненным, так і трывалым

(Мае асабістыя думкі — Дух выбраў **spoude** (G4710, старанне), што азначае хуткасць, а не **zelos** (G2205), што азначае жар. Агонь можа гарэць гарача ў печы і ніколі не рушыць з месца. Хуткасць жа рухаецца. Старанне — гэта не тое, наколькі гарача гарыць сэрца ў доме, а тое, ці ідуць ногі.)

## ЯЎРЭЙСКІЯ КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ

“старанны” — **H2742 charuts** — вострае, заостранае, як прылада для абмалоту, што мае зубы; таксама чыстае золата, як здабытае з зямлі; таксама рашэнне

Прыпавесці — гэта тое самае слова, якое апісвае руплівага чалавека, чыстае золата і даліну рашэння — гэтае дапытанне капае да гэтага золата

“стараннасць” — **H4929 mishmar** — ахоўнік, вартаўня, месца захавання

«з усёй руплівасцю» ёсць «з усёй вартаю» — варта, пастаўленая над сэрцам, як над горадам

“старанна” — **H3966 me'od** — сіла, магутнасць, надзвычай

старое слова, перакладзенае “з усёй сілай тваёй” — старанне ёсць любоў у поўнай сіле

“шукаць рана” — **H7836 shachar** — Раненька ўставаць, каб узяцца за справу; шукаць рана, як на зары

шукальнік, які пільны, устае з ранішняй зарю; ён шукае першым, а не апошнім

“Захаваць” — **H8104 shamar** — Каб абкласці цернямі, ахоўваць, уважліва даглядаць

Захаваць старанна — значыць пасадзіць плот з church... Захаваць старанна — значыць пасадзіць плот з церняў вакол таго, што сказаў Бог, каб нішто не выкрала гэта.

## ПАЧАТКОВЫ ЯКАР

**2 ПЯТРА 1:10** Дзеля гэтага, браты, яшчэ больш намагайцеся рабіць цвёрдым вашае пакліканьне і выбраньне, бо гэтак робячы, ніколі не спатыкняцеся **[G4417 ptaio ■] [G949 bebaios ■]**

**[G4704 spoudazo ■]**

**ПРАЯВІЦЕ ДЫЛІГЕНТНАСЦЬ → ЗРАБІЦЕ ТВЁРДЫМ ВАШ ПРЫЗЫВ І ВЫБРАННЕ → БО, РОБЯЧЫ ГЭТА, НІКОЛІ НЕ СПАДЗЁЦЕСЯ.**

(Мае асабістыя думкі — пачуйце, што азначаюць гэтыя словы: “give diligence” — гэта spoudazo (G4704, give diligence), выяўляць хуткасць; “sure” — гэта bebaios (G949, sure), цвёрды і трывалы; “fall” — гэта ptaio (G4417, fall), спатыкнуцца. Дай хуткасць, і становішча ўмацуецца, і нага ніколі не спатыкнецца. Пакліканне і выбранне належаць Богу; а зрабіць іх цвёрдымі — гэта дыліжэнс таго, хто пакліканы, — увесь гэты разбор у адным радку.)

### I. НАКАЗ — ВЫВУЧАЙ, СТАРАЙСЯ, ХАДЗІ АСЦЯРОЖНА

**A. 2 ЦІМАФЕЯ 2:15** Намагайся паставіць сябе перад Богам вартым, работнікам, які ня будзе асаромлены, які слухна пераказвае слова праўды. **[G3718 orthotomeo ■] [G2040 ergates ■]**

**[G4704 spoudazo ■]**

**ВЫВУЧАЙ → СХВАЛЕНЫ БОГАМ → ПРАЦАЎНІК, ЯКОМУ НЕ ТРЭБА САРАМАЦЦА, ШТО ПРАВІЛЬНА ВЫКЛАДАЕ СЛОВА ІСЦІНЫ.**

(Мае асабістыя думкі — “вывучаць” тут не азначае толькі кнігі. Гэта spoudazo (G4704, give diligence), мое ж слова, перакладзенае як “старайся” і “будзь старанны” — праяўляць хуткасць, рабіць намаганне. Роботнік ухвалены, бо ён быў хуткі ў слове ісціны.)

**В. ЭФЭСКАЎ 4:3** намагаючыся захаваць еднасць духа ў саюзе супакою. **[G4704 spoudazo ■]**

**СТАРАЮЧЫСЯ ЗАХОЎВАЦЬ АДЗІНСТВА ДУХУ → У САЮЗЕ МІРУ.**

**С. ЭФЭСКАЎ 5:15** Дык глядзіце, хадзіце дакладна, не як бязглуздыя, але як мудрыя

**[G199 akribos ■]**

**ХАДЗІЦЕ АСЦЯРОЖНА → НЕ ЯК НЕРАЗУМНЫЯ, А ЯК МУДРЫЯ.**

(Мае асабістыя думкі — akribos (G199, diligently), перакладзенае тут як «circumspectly», азначае дакладна, дакладна ва ўсім — нічога недбалага. Стараннасць — гэта не толькі хуткасць; гэта клопат, укладзены ў кожны крок.)

### II. СТАРANNы І ЛЯнІВы — СВЕЖАЕ СВЕДЧАННЕ ПРЫПОВЕСЦІ

**A. ПРЫПОВЕСЫЦІ 10:4** Лянівая рука робіць бедным, а рука працавітая ўзбагачае.

**[H2742 charuts ■] [H7423 remiyyah ■]**

**НЯДБАЙНАЯ РУКА → БЕДНАСЦЬ + РУКА ДБАЙНЫХ УЗБАГАЧАЕ.**

**В. ПРЫПОВЕСЫЦІ 22:29** Ці бачыў ты чалавека, спраўнага ў занятку сваім? Перад абліччам валадароў ён будзе стаяць, ня будзе ён стаяць перад прасьцякамі. **[H4106 mahir ■]**

**ЧАЛАВЕК СТАРANNы Ў СВАЁЙ СПРАВЕ → ЁН БУДЗЕ СТАЯЦЬ ПЕРАД ЦАРАМІ.**

(Мае асабістыя думкі — тут "старанны" гэта другое яўрэйскае слова: *tahir* (H4106, старанны) — хуткі, гатовы, умелы. Гэта слова для "хуткага пісца" з псалмоў. *Charuts* (H2742, старанны) — гэта востры чалавек; *tahir* — гатовы чалавек. Адно слова прарэзвае; другое рухаецца хутка — і абодва стаяць перад царамі.)

**С. ПРЫПОВЕСЫЦІ 27:23** Ведай добра авечак тваіх, зьвяртай сэрца тваё да статкаў тваіх  
[H3045 *yada* ■]

**БУДЗЬ СТАРАННЫ, КАБ ВЕДАЦЬ СТАН ТВАІХ АВЕЧАК → ГЛЯДЗІ ДОБРА ЗА СВАІМІ СТАДАМІ.**

### III. НЕ ЛЯНОТНЫЯ, АЛЕ ПАМНАЖАЮЧЫЯ — СТАРАННАСЦЬ ДА КАНЦА

**А. ГЕБРАЯЎ 6:19** якую маем, як якар душы, пэўны і трывалы, які ўваходзіць ва ўнутранае за заслону [G949 *bebaios* ■]

**ЯКАР ДУШЫ, І ПЭЎНЫ, І ТВЁРДЫ.**

**В. РЫМЛЯНАЎ 12:8** калі хто суцяшае — у суцяшэнні; калі хто раздае — у шчырасьці; калі хто кіруе — з дбайнасьцю; калі хто чыніць міласэрнасьць — з ахвотаю. [G4710 *spoude* ■]

**ХТО КІРУЕ, З СТАРАННАСЦЮ.**

**С. РЫМЛЯНАЎ 12:11** у дбайнасьці не лянуйцеся; духам палайце; Госпаду служыце; [G2204 *zeo* ■] [G4710 *spoude* ■] [G3636 *okneros* ■]

**У ДБАЙНАСЦІ НЕ ЛЯНУЙЦЕСЯ + ДУХАМ ПАЛАЙЦЕ + ГОСПАДУ СЛУЖЫЦЕ.**

(Мае асабістыя думкі — "справа" тут гэта само слова спуды (G4710, стараннасць): не будзьце лянівья ў вашай стараннасці. Гэта перасцярога не пра гандаль. Яна пра хуткасць душы ў служэнні Госпаду.)

**Д. ЮДЫ 1:3** Улюбёныя! Прыкладаючы ўсякую дбайнасьць, каб пісаць вам пра агульнае збаўленне, я палічыў за патрэбнае напісаць вам напамін — змагацца за веру, аднойчы перададзеную сьвятым. [G4710 *spoude* ■]

**Я ПАСТАРАЎСЯ З УСЁЙ СТАРАННАСЦЮ НАПІСАЦЬ → ШЧЫРА СТАЯЦЬ ЗА ВЕРУ.**

**Е. 2 ПЯТРА 1:19** І мы маем цвёрдае прарочае слова, і вы добра робіце, што зважаеце на яго, як на сьветац, што сьвеціць у цёмным месцы, пакуль не пачне дзень і ня ўзыйдзе зараніца ў сэрцах вашых [G949 *bebaios* ■]

**БОЛЬШ ВЕРНАЕ СЛОВА ПРАРОЦТВА → ЗВЯРТАЙЦЕ ЎВАГУ, ЯК НА СВЯЙЛО, ПАКУЛЬ НЕ НАСТАНЕ ДЗЕНЬ.**

### IV. УЗДАЯЛЬНІК — ТЫХ, ХТО СТАРАННА ШУКАЕ ЯГО

**А. МАЦЬВЕЯ 7:8** Бо кожны, хто просіць, атрымлівае, і хто шукае, знаходзіць, і хто стукаецца, таму адчыняць. [G2212 *zeteo* ■]

**КОЖНЫ, ХТО ПРОСІЦЬ, АТРЫМЛІВАЕ + ХТО ШУКАЕ, ЗНАХОДЗІЦЬ.**

**В. ІСАЯ 55:6** Шукайце ГОСПАДА, пакуль можна знайсці Яго, клічце Яго, пакуль Ён блізка!  
ШУКАЙЦЕ ГОСПАДА, ПАКУЛЬ МОЖНА ЗНАЙСЦІ ЯГО → КЛІЧЦЕ ЯГО, ПАКУЛЬ ЁН БЛІЗКА.

**С. ПСАЛЬМЫ 105:4** Шукайце ГОСПАДА і сілу Ягоную, шукайце аблічча Ягонае заўсёды!  
[H1245 *baqash* ■]

**ШУКАЙЦЕ ГОСПАДА І СІЛУ ЯГОНУЮ → ШУКАЙЦЕ АБЛІЧЧА ЯГОНАЕ ЗАЎСЁДЫ.**

**ВУСТЫ ДВУХ — АХОВА, УСТАНОЎЛЕНАЯ ВУСТАМІ ДВУХ І ТРЭЦЯГА**

**ДРУГАЗАКОНЬНЕ 4:9** Толькі сьцеражыся і пільна захоўвай душу сваю, і не забудзь усіх словаў, якія бачылі вочы твае, і няхай не адыйдуць яны ад сэрца твайго ў-ва ўсе дні жыцця твайго, і ты дасі ведаць гэта сыноў тваіх і сыноў сыноў тваіх. [H3966 *me'od* ■] [H8104 *shamar* ■]

**ПІЛЬНУЙ ДУШУ ТВАЮ СТАРАННА → ШТОБ НЕ ЗАБЫЎ + НАВУЧЫЎ ІХ СЫНОЎ ТВАІХ.**

**ПРЫПОВЕСЫЦІ 4:23** З усёй стараннасьцю захоўвай сэрца тваё, бо з яго крыніца жыцця.  
[H4929 *mishmar* ■] [H5341 *natsar* ■]

**З УСЁЙ СТАРАННАСЦЮ ЗАХОЎВАЙ СЭРЦА ТВАЁ → БО З ЯГО КРЫНІЦА ЖЫЦЦЯ.**

**ЮДЫ 1:21** захоўвайце сябе ў любові Божай, чакаючы ласкі ад Госпада нашага Ісуса Хрыста ў жыццё вечнае. [G5083 *tereo* ■]

## ЗАХОЎВАЙЦЕ СЯБЕ Ё ЛЮБОВІ БОЖАЙ → ЧАКАЮЧЫ МІЛАСЦІ ДА ЖЫЦЦЯ ВЕЧНАГА.

(Мае асабістыя думкі — у вуснах двух сведак замацавана слова; тут і трэція вусны кажуць тое ж: патройны штур нялёгка парваць. Майсей кажа: пільна беражы душу тваю; прытча кажа: больш за ўсё астергайся, беражы сэрца тваё; Іуда кажа: захоўвайце сябе ў любові Божай. Тры захаванні, адна старанасць. Заўважце мовы: старое захаванне — гэта шамар (H8104) і нацар (H5341), агароджа і ворта; захаванне Іуды — гэта тэрэо (G5083), берагчы як зрэнку вока. Дзве мовы, адзін наказ: што даў табе Бог, тое пільнуй.)

## ЦЕНЫ І ВЫКАНАННЕ

Уявіце цень, які ляжыць на зямлі. Вы бачыце яго форму, але сама форма не скажа вам, што яго адкідае — гэта можа быць адна рэч, а можа быць і іншая, падобная па памеры, і пакуль вы глядзіце толькі на цень, вы можаце толькі гадаць. Цень застаецца загадкай, пакуль сапраўднае святло не пакажа вам сам прадмет. Тады вы азіраецеся на цень і бачыце, што ён увесь час быў формай гэтага прадмета. Менавіта такімі і з'яўляюцца вобразы Старога Запавету. Гэта сапраўдныя цені, сапраўды сфарміраваныя сапраўдным целам — "цень будучыні; а цела — Хрыстова" (Каласянам 2:17). Але цень — гэта "не самы вобраз" (Яўрэям 10:1), таму ніхто не мог прачытаць усю праўду толькі з ценю. Калі прыйшоў Хрыстос, святло паказала цела — і цяпер мы азіраемся на цень і бачым, чыю форму ён насіў увесь гэты час.

**Shadow ДРУГАЗАКОНЬНЕ 6:17** Захоўваючы, захоўвайце прыказанні ГОСПАДА, Бога вашага, і сьведчанні Ягонныя, і пастановы Ягонныя, якія Ён загадаў вам; **[H8104 shamar ■]**

**ЗАХОЎВАЮЧЫ, ЗАХОЎВАЙЦЕ ПРЫКАЗАННІ ГОСПАДА, БОГА ВАШАГА.**

**Fulfillment ЦІТА 3:8** Вернае слова; і я хачу, каб ты сьцьвярджаў гэта, каб тыя, што вераць Богу, былі старанныя ў выкананні добрых справаў: гэта добра і людзям карысна. **[G5431 phrontizo ■]**

**УВАЖЛИВЫЯ, ШТОБ ЗАХОЎВАЦЬ ДОБРЫЯ СПРАВЫ → ДОБРЫЯ І КАРЫСНЫЯ ДЛЯ ЛЮДЗЕЙ.**

(Мае асабістыя думкі — гэта тое самае старанне, толькі павернутае. Пры Маісеі яно трымала агароджу вакол заветаў, напісаных на камені. У Хрысце яно старанна клапаціцца аб захаванні добрых спраў, якія выцякаюць з веры, ужо ўверанай. Старанне ніколі не было адменена; яно было споўнена. Захаванне закону стала захаваннем спраў жывой веры.)

## ЗАКАНЧЭННЕ

**ІСАЯ 40:31** а тыя, якія спадзяюцца на ГОСПАДА, аднаўляюць сілы, узнімаюць крылы, як у арла, будуць бегчы, і ня стомяцца, і будуць хадзіць, і не саслабеюць. **[H6960 qavah ■]**

**ТЫЯ, ХТО ЧАКАЕ ГОСПАДА, АБНОВЯЦЬ СВАЮ СІЛУ → ПАБЕГУЦЬ, І НЕ АСЛАБНУЦЬ.**

**2 ПЯТРА 1:11** бо гэтак шырока з'явіцца вам уваход у вечнае Валадарства Госпада нашага і Збаўцы Ісуса Хрыста. **[G2023 epichoregeo ■]**

**ШЧАДРА ДАДЗЕНЫ Ё ВАХОД У ВЕЧНАЕ ЦАРСТВА.**

(Мае асабістыя думкі — вось увесь разгляд на адным дыханні. Бог не пакінуў чалавека ў сумневе, ці ўстоіць ён. Ён уклаў гэтую справу ў руку самога чалавека і назваў яе стараннасцю. Пакажы старанне, і пакліканне зробіцца пэўным, і нага ніколі не спатыкнецца. Апусці руку, і душа жадае і не мае нічога. Старанная рука будзе валадарыць; старанная душа будзе ўтучнена; старанны чалавек стане перад царамі. І па-над усім гэтым Бог называе Сябе Узнагароджвальнікам тых, хто шукае Яго. Дык беражы сваё сэрца, беражы сваю душу, бераж сябе самога. Вывучай, змагайся, хадзі з асцярожнасцю. Не стамляйся, бо час жніва вызначаны. Той самы Бог, Які кліча цябе бегчы, паабяцаў абнаўляць тваю сілу для бегу, пакуль не адчыняцца шырока ўваходныя дзверы ў вечнае царства.)

## ПРАКТЫЧНЫ ТЭСТ

**1. 2-е Пятра 1:10 — намагайцеся рабіць цвёрдым вашае пакліканьне і выбраньне:**

- a) непахісны
- b) цвёрдым
- багаты

**2. Прытчы 10:4 — рука працавітая:**

- a) каштоўны
- б) будзе панаваць
- с) узбагачае

**3. Да Эфесян 5:15 — дык глядзіце, хадзіце дакладна:**

- a) дакладна, не як бязглуздыя, але як мудрыя
- б) годныя Госпада ва ўсякай дагоднасці
- с) у Духу

**4. 2-е Цімафея 2:15 — Намагайся паставіць сябе перад Богам вартым, работнікам, які ня будзе асаромлены, які слухна пераказвае:**

- a) слова жыцця
- б) слова абяцання
- слова праўды

**5. Матфея 7:8 — бо кожны, хто просіць, атрымлівае, і хто шукае:**

- a) знойдзе спакой
- знаходзіць
- с) будзе напоўнены

**6. Прытчы 4:23 — з усёй стараннасьцю захоўвай сэрца тваё, бо з яго:**

- a) паходзяць злыя думкі
- б) з'яўляецца крыніцай жыцця
- с) з яго крыніца жыцця

**7. Ісаія 40:31 — а тыя, якія спадзяюцца на ГОСПАДА, аднаўляюць сілы, яны:**

- узьнімаюць крылы, як у арла
- б) стаяць перад царамі
- с) ніколі не спатыкнуцца

**КЛЮЧ АДКАЗАЎ: 1-б, 2-с, 3-а, 4-с, 5-б, 6-с, 7-а**

## ЯК РАЗВІВАЕЦЦА ГЭТАЕ ДАСЛЕДАВАННЕ

→ **ЯК ЦЕНЬ ПРЫНОСІЦЬ СВЯТЛО:** СТАРАННЕ, ШТО КАЛІСЬЦІ БЫЛО НАКІРАВАНА НА КАМЕННЫЯ СКРЫЖАЛІ (ДЭЎТЭРАНОМІЯ 6:17), ЦЯПЕР НАКІРАВАНА НА ТРЫМАННЕ ДОБРЫХ СПРАВАЎ, ЯКІЯ ВЫНІКАЮЦЬ З ЖЫВОЙ ВЕРЫ (ТЫТ 3:8). ЗАХАВАНАЯ ЗАПАВЕДЗЬ СТАНОВІЦЦА ТРЫМАНАЙ ДОБРАЙ СПРАВАЙ.

**ЯК НОВЫ ЗАПАВЕТ РАСКРЫВАЕ ГЭТА:** «ДБАЙЦЕ ПІЛЬНА» РАСКРЫВАЕЦЦА СВАЁЙ УЛАСНАЙ СЯМ'ЁЙ НАКАЗАЎ — ВЫВУЧАЙ (2 ТЫМАФЕЮ 2:15), ІМКНІСЯ (ЭФЕСЯНАМ 4:3), ХАДЗІЦЕ ДАКЛАДНА (ЭФЕСЯНАМ 5:15). АДНО СЛОВА, SPOUDAZO (G4704, GIVE DILIGENCE), СКАЗАНАЕ НЕКАЛЬКІМІ СПАСАБАМІ.

→ **ЯК ВАЖНЫЯ СЛОВА:** ГЭБРАЙСКАЕ СЛОВА ДЛЯ СТАРАННЫ (SHARUTS, H2742, DILIGENT) ТАКСАМА ЗНАЧЫЦЬ ЧЫСТАЕ ЗОЛАТА, ВОСТРЫ І РАШЭННЕ. ГРЭЧАСКАЕ СЛОВА ДЛЯ СТАРАННАСЦЬ (SPOUDE, G4710, DILIGENCE) ЗНАЧЫЦЬ ХУТКАСЦЬ. СТАРАНЫ ЧАЛАВЕК — ГЭТА РАШУЧЫ ЧАЛАВЕК, ЯКІ РУХАЕЦЦА.

**ЯК ГЭТА ТЫЧЫЦЦА ВАС:** СТАРАННА БЕРАЖЫ СВАЁ СЭРЦА (ПРЫТЧЫ 4:23). НЕ БУДЗЬ ЛЯНІВЫ Ё СПРАВАХ (РЫМЛЯНАМ 12:11). ШУКАЙЦЕ ГОСПАДА, ДАКУЛЬ ЁН МОЖА БЫЦЬ ЗНОЙДЗЕНЫ (ІСАІЯ 55:6). СТАРАННАСЦЬ ПАЧЫНАЕЦЦА СЁННЯ, У ТОЙ СПРАВЕ, ЯКУЮ ЗНАХОДЗІЦЬ ТВАЯ РУКА.

→ **ШТО ГЭТА ЗНАЧЫЦЬ ДЛЯ ВЕЧНАСЦІ:** СВАБОДНЫ ЁХОД ДАДЗЕНЫ БУДЗЕ ВАМ У ВЕЧНАЕ ЦАРСТВА (2-Е ПЯТРА 1:11). ДБАЙНАСЦЬ — НЕ ТОЛЬКІ ДЛЯ ГЭТАГА ЖЫЦЦЯ; ЯНА ЁСЦЬ СПАСАБАМ УПЭЎНІЦЦА Ё НАСТУПНЫМ.

→ **ПАБОЧНАЯ СЦЕЖКА:** «ПРЫКЛАДАЦЬ СТАРАННЕ» (SPOUDAZO, G4704) — ГЭТА ТАКСАМА СЛОВА, ЯКОЕ СТАІЦЬ ЗА «СТАРАЮЧЫСЯ ЗАХОЎВАЦЬ АДЗІНСТВА ДУХА» (ДА ЯФЕСЯНАЎ 4:3) — ПРАСАЧЫЦЕ СЯМЕЙСТВА ГЭТАГА СЛОВА І ПАГЛЯДЗІЦЕ, НА ШТО СТАРАННЕ ВЫДАТКОЎВАЕЦЦА Ё ПАСЛАННЯХ.

ШТО ТЫ ПАВІНЕН ЗРАБІЦЬ, ЯБЫ ЗБАЎЦІСЯ?

*Паглядзіце наша біблейскае вывучэнне — "Што я павінен зрабіць, каб быць выратаваным"*

SOURCES & CREDITS

Scripture: Belarusan Bible (CC BY-NC 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.  
Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).  
Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).  
Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).  
© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).